

звязаны пэўныя думкі, ідэі, асацыяцыі. Свято — адзін з яе любімых архетыповых вобразаў.

#### Літаратура

1. Калядка С. У. Непрырученая птушка Палесся. Творчая індывідуальнасць Яўгеніі Янішчыц / С. У. Калядка. — Мінск: Бел. навука, 2007. — 216 с.
2. Левкіевская Е. Е. Свет — тьма / Е. Е. Левкіевская // Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. — М.: Междунар. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 565—567.
3. Лойка А. А. Займальная літаратура: эсэ / А. А. Лойка. — Мінск: Літаратура і мастацтва, 2009. — 176 с.
4. Янішчыц Я. Выбранае / Я. Янішчыц; уклад. А. Канапелькі і В. Коўтун. — Мінск: Маст. літ., 2000. — 351 с.

Вольга Козіч (Мінск)

### ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ БЫЦЦЯ ЧАЛАВЕКА (ПА СТАРОНКАХ ТВОРАЎ АНДРЭЯ ФЕДАРЭНКІ)

Напачатку мінулага стагоддзя М. Багдановіч у артыкуле «Забыты шлях» выказаў вельмі важную літаратуразнаўчую ісціну: «Як кожны народ мае сваю нацыянальную душу, так ён мае і свой асаблівы склад (стыль) творчасці, найбольш прыдатны для гэтай душы» [1, с. 288]. Нацыянальная проза была заўсёды моцная сваім бытапісальніцтвам. Яно праяўляецца ў абвостранай увазе да самых штодзённых і простых праяў жыцця, да падрабязнасцей, дробязей, прыватнасцей чалавечага існавання. Вялікая карціна свету, сутнасць быцця чалавека выяўляецца праз побытавае, выпадковае, тым самым дазваляючы нам убачыць непаўторны, заўсёды індывідуальны свет асобнага чалавечага жыцця.

Героі твораў А. Федарэнкі — звычайныя людзі, тыя, каго называюць «простымі», нічым, на першы погляд, не адметныя. І толькі талент пісьменніка адкрывае чытачу іх душы на ту ю псіхалагічную глыбіню, за якой чуеца жывая зацікаўленая размова пра беларуса-сучасніка.

Падзеі аповесці «Ціша» адбываюцца на гарадской ускрайне Чэшская Слабада, хаця месца праціскі можа належыць любой геаграфічнай кропцы нашай Беларусі. Шасцігадовы Петрык Дворак жыве разам з маці (працуе ў прыградных цяпліцах), бабуляй Домнай (яна — ўдава франтавіка), непадалёк жывуць сямейныя Стах і Стэфан — дзядзькі Петрыка па бацьку. Марк — бацька хлопчыка, — як раней казалі, «сабакам сена косіць», нібыта зарабляе гроши ў далёкай Сібіры на будоўлю кааператыўнай кватэры ў «мікрараёне». Празаік ужо на першай старонцы твора дае знішчальную харектарыстыку сынам бабулі Домны: «Усе трои браты мелі розную зневіннасць: Стэфан — светлы, Стах — руды, Марк — чарнявы; затое былі аднолькавыя харектары: упартыя, упёртыя, ганарыстыя і надта ж нядружныя, да таго, што за вочы іх працвалі «браты Карамазавы», і гэта дражнілка даўно гуляла па наваколлі як анекдот, як абазначэнне пустой крыўды: «Чаго надзымуўся, як твой Карамаз?», ці «Вам яничэ не хапала сварыцца, як тым Карамазавым!» [2, с. 50—51]. Менавіта тут, як мне падаецца, схаваны тлумачальны код філасофскага зместу аповесці. Зразумела, адразу напрошваюцца асацыяцыі з раманам Ф. М. Дастаеўскага «Браты

Карамазавы». Але гэта толькі алюзія, намёк, не больш. Малы Петрык, маладая будучыня Беларусі, фарміруеца ў гэтым, мякка кажучы, не вельмі сяброўскім асяроддзі. Апісьльнасць — не лепшы пісьменніцкі сродак нават такога майстра сучаснай прозы, як А. Федарэнка. Прыходзіцца верыць, што Петрык «*у свае шэсць быў перакананы, што ён — самы ічаслівы чалавек на зямлі, людзі, якія яго акружжаюць, самыя лепшыя, самыя добрыя, а выдумляюць яны нейкія проблемы проста так, ад няма чаго рабіць, каб яшчэ весялей жылося»* [2, с. 51].

Свет людзей і прыроды такі, якім існуе ва ўяўленні герояў А. Федарэнкі: драматычна-смяшлівы, цнатлівы і вясёлкова-смешны. Час у аповесці доўжыцца трох гады. Падрослы Петрык падсумоўвае, што ў жыцці «*усё разам, гора і шчасце, сваркі і прымірэнні, слёзы і смех, і ўсё пераменлівае, перамешанае, непастаяннае, усё ў руху, круціцца, як у калейдаскопе; і як у калейдаскопе з розных асколачкаў шкла пры пэўным павароце і неабходным ракурсе ўзнікае малюнак... Якое ж яно, жыццё, аказваецца, аграмаднае!*» [2, с. 90].

Аповесць «Ціша» ў кантэксле творчасці празаіка бачыцца як новая прыступка ў спасціжэнні псіхалагічных глыбінь жыцця чалавека. У ХХ ст. слоўнае мастацтва сутыкнулася з новымі перашкодамі. Папярэдні час быў пазначаны пэўнымі ідэалагічнымі канонамі, верай у лепшую будучыню новых пакаленняў. Бацькі здзяйснялі рэвалюцыі, змагаліся ў шматлікіх сусветных, грамадзянскіх, айчынных, лакальных войнах, каб выйграць і тым самым забяспечыць шчасную долю дзяцей. Спажывецкая ідэалогія нарадзіла не адзінкавага, выбітнага, а масавага чалавека, у нейкай меры «маленькага» і цікавага толькі самому сабе. Усе каштоўнасныя адрозненія вымяраюцца грашы-ма, іх колькасцю. У гэтым пракрустовым ложы жывая душа пакутуе паміж «высокім» (прагай да духоўнасці, змястоўнасці ўнутранага жыцця, здольнасці да значных учынкаў) і «нізкім» (задавальненне фізіялагічных патрэб, забяспечанне матэрыяльнага дабрабыту і г. д.). Іншымі словамі: якія прыёмы псіхалагічнага раскрыцця харектару могуць быць дапаможнымі майстру слова?

Беларускі чытак добра памятае хрэстаматыйнае апавяданне «Галія» глыбокага знаўцы чалавечай душы Янкі Брыля, у якім пісьменнік псіхалагічна тонка раскрывае перажыванні жанчыны, што ў маладосці разышлася са сваім кахраннем. У аднайменным апавяданні А. Федарэнкі Галія — «*нудная, непрыгожая, подобная на худога вераб'я, за ёю вучобу з ёю не гуляй ні адзін хлопец*» [3, с. 146]. Але не яна — галоўная герайня. У эпіцэнтры твора знаходзіцца перыпетыі жыцця напачатку яе аднакурсніка, а затым мужа Ігара Снарскага. Драма Ігара ў тым, што ён не кахае жонку, не любіць працу, што яму толькі «*хочацца простага спакою, утульнасці, крэсла мяккага перад тэлевізарам, лямпы над сінім абажуром, добраі, ласкавай жонкі...*» [3, с. 151]. Тэарэтычна ён згодны сілаю прымусіць сябе любіць, шкадаваць, памагаць Галі. На справе ж прыгадвае «*шурпатыя пацалункі, выцягнуты ўніз, непрыгожы жончын твар, на якім застыла нейкая вечная вінаватая пакора*» [3, с. 163]. На мяжы стагоддзяў чалавек страціў далучанасць да вялікіх жыццёвых спраў, стаў незапатрабаваным, нездзейнічаным дзяржаўнымі структурамі. Гэта значыць, набыў прастору свабоды асобы, але не зусім усведамляе, як яе выкарыстаць. Герой апавядання А. Федарэнкі псіхалагічна дакладна канстатуе: «*Поўная*

пустата ў думках і няведанне, што рабіць, для чаго жыць... Нашто? Перавесці тоны мяса, хлеба, цыстэрны піва, каб скончыць усё гадоў праз пяцьдзесят, неяк пад раніцу, у анкалагічным аддзяленні, у палаце на чатырох, дзе зачуханы дзяжурны, нядаўні студэнт, злы і нявыспаны пасля ўчарашияй п'янкі, пазяхаючы, адганяючы ад рота перагар, памацае пульс, ногі, зробіць каравым почыркам, дрыжачымі пальцамі запіс у кніжачку» [3, с. 156]. Выпрабаванне мірным, забяспечаным жыццём, атрымліваеца, таксама мае свае выдаткі, прыўносіць душэўны неспакой.

Майстра псіхалагічнай прозы А. Федарэнка нагадвае пра вечныя каштоўнасці, што падвышаюць духоўнасць незалежна ад часавых і просторавых вымярэнняў. Можа, па гэтай прычыне не мае імя герой апавядання «Аднакласнік». Аўтар твора прыадкрывае заслону псіхалогіі творчасці: «Пісьменніку трэба дэталь, іскрынка: які-небудзь кляновы сухі ліст пры дарозе, зламаная травінка, трэшчына ў асфальце, выпадкова пачутая мелодыя ці нават проста чырканне запалкі аб карабок, — і гэтага дастаткова, каб сюжэт сам сабою «ўстыхнуў», прыдумаўся, і сюжэт гэты можа атрымацца больш рэальным за любую жыццёвую гісторыю, бо сфакусіруе многа падобных гісторый» [3, с. 163]. Некалі малады, здаровы, самаўпэўнены і цынічны аднакласнік захацеў спазнаць фізічную блізкасць з дзяўчынай як плату за тое, што выканаў ёй курсавы проект. І вось цяпер ён — калека з высахлай ад хваробы нагой — слушна сцвярджае, што «каханне жсанчыны, калі ўдумацца, гэта такая страшная загадка, такая тайна; ёсць у тым, што жсанчына ахвяруе сабою, аддае ўсю сябе чужому чалавеку штосьці такое містычнае, незразумелае і нежартоўнае, што нельга гуляцца з гэтым» [3, с. 168].

Таямніцу быцця пісьменнік раскрывае праз жыццеапісанне народных харектараў. Педантычны, абмежаваны, знешне непрывабны і вельмі сквапны вясковец Сыч з аднайменнага апавядання дваццаць гадоў помніць і любіць нябожчыцу-жонку, даглядае яе магілку і амаль кожны выхадны носіць туды кветкі. За гэта, піша А. Федарэнка, «даруеца Сычу яго прагнасць, брахня ў вочы, незразумеласць, нелюдзімасць» [3, с. 175]. Празаік не ідэалізуе героя, не робіць яго ні станоўчым, ні адмоўным. Нават асабліва не заглыбляеца ў стан перажыванняў героя. Сыч мае права на існаванне не толькі ў жыцці, але і на старонках мастацтва твора, пашыраючы тым самым дыяпазон чалавечых харектараў у мастацтве слова.

Апавяданне «Памарак» у творчасці пісьменніка бачыцца як узор традыцыйнай смехавой культуры. Трапная назіральнасць, дасканалае валоданне словам, выдатнае сюжэтабудаванне — складнікі таго, што робіць тэкст мастацтвам слова. Адзінокая бабылка Антоля і Еўка, што выклікае цікавасць у мужчын нават у старасці. У творы як быццам нічога не адбываецца, адсутнічае падзейны рад. Але, разам з тым, унутраны змест набывае падключанасць да сілавога поля вялікіх чалавечых пачуццяў, перажыванняў, уражанняў. Да немаладой Еўкі сватаеца ўдавец Кузьма. Антоля ўспрыняла гэты факт як асабістую драму: «Зусім раскісла Антоля. Запусціла сябе. *Ні есці не можа, ні спаць, ні работу рабіць — адно ходзіць, туляеца па хаце, па двары і думае, думае. Абы-што ў галаву лезе. Уключыць кіно, каб думкі перабіць, — а ў кіно*

зноў дон Хуліо ўпрошвае Сільвію... Здаецца, каб пайшоў да каго ды выгаварыўся, выліў усё з души, дык і палягчэла б. Але каму ты пра такое скажаш? Смяяцца будуць, разнясуць па вёсцы, Еўцы перакажуць... Як памарак хто пакінуў!» [3, с. 178]. Сама ж Еўка вырашае канфлікт вельмі неадназначна, паведаміўшы Антолі вынік: «Я ж не паспела тады сказаць табе, што да яго (Кузьмы — В.К.) нейкая баба з Залозак, таксама ўдава, сваталася, у прымы хацела пераманіць... А каб я не перахапіла і ён пайшоў? Што б мы без яго рабілі?.. А гэты будзе нам мужчынаю, адзін на двох. Я ж і рабіла з такім, як той казаў, прыцэлам...» [3, с. 182]. Дарэчы, уменне пасмяяцца, як правіла, з'яўляеца сведчаннем вышэйшага пілатажу пісьменніцкага майстэрства.

Сённяшняя паўсядзённасць нарадзіла «новых» людзей, харектары якіх былі слаба абазнаны папярэднім нацыянальнай літаратурай. Менавіта такі Берасевіч — галоўны герой апавядання «Уночы». Хто ён? Хворы ці ў прадчуванні псіхічных адхіленняў? Загнаны ў кут гарадской цывілізацыі, агрэсіўна настроены на ўсіх і на ўсё: «Ён пацынаў востра, без аніякай, здавалася б, прычыны баяцца і ненавідзець людзей. Не ўсё чалавечтва, а менавіта бліжняга свіго, які абганяў яго на аўтамабілі, ехаў побач у метро, выступаў па тэлевізоры, ішоў па тратуары» [3, с. 246], — паведамляе пра героя ў самым пачатку твора аўтар. Дзіўныя лекі адшукаў для сябе Берасевіч: сядашы у машыну, без усялякіх мабільнікаў, выбіраўся за горад і на максімальна дазволенай хуткасці ехаў да вёскі «пацерціся» сярод «простага народа», выпіць самагонкі, далучыцца да «прымітыўна-амёбнага», па яго словам, успрымання жыцця, заняцца за танную плату каханнем. Пасля праведзенай ночы, слушна піша А.Федарэнка, «пацыналася раніца, не сціхаў салаўіны пошчак, ад зямлі ішлі цёплыя хвалі, пахла чаромхай, росным гравіем, і неба на ўсходзе з фіялетавага ператваралася ў радасна-ружовас» [3, с. 258]. Думаецца, харектар Берасевіча ўсё ж патрабуе большай псіхалагічнай расшыфроўкі. Зразумела, жанр апавядання мае свае абмежаванні. Харектар Берасевіча толькі графічна акрэслены, яўна недастаткова, каб напоўніць малую апавядальную форму вялікім зместам.

Змены, якія адбываюцца ў грамадстве, не могуць застацца пабочнымі для літаратуры. Вобразнае асэнсаванне жыцця чалавека — мэта слоўнага мастацтва. Талент пісьменніка вырашае, ці стане гэта зацікаўленай, змястоўнай, глыбокай размовай пра быццё беларуса новага стагоддзя.

#### Літаратура

1. Багдановіч, М. Забыты шлях // Збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — Т. 2. — С. 286—291.
2. Федарэнка, А. Ціша / А. Федарэнка // Маладосць. — 2013. — №7. — С. 50—90.
3. Федарэнка, А. М. Мяжа: раман-эсэ, апавяданні / А. М. Федарэнка. — Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. — 264 с.